

Да пытання перыядызацыі гісторыі культуры Беларусі ў кантэксце яе развіцця на памежжы «Усход – Захад»

*А. А. Суша, вядучы бібліёграф навукова-даследчага аддзела
кнігазнаўства Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі, аспірант
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў*

Вывучэнне гісторыі культуры патрабуе вылучэння яе асобных перыядоў, на працягу якіх культурнае жыццё мела пэўнае падабенства. Гэта дазваляе больш глубока даследаваць асобныя храналагічныя прамежкі развіцця той ці іншай сферы культуры, а ў выніку – увесы ход развіцця культуры. Калі ўлічыць важнасць культурнага жыцця ў агульным гістарычным працэсе, то становіцца зразумелым жаданне многіх даследчыкаў больш глубока разабрацца і пераасэнсаваць тэорыі развіцця культуры, якія сталі ўжо класічнымі.

Звычайна пры перыядызацыі гісторыі культуры Беларусі карыстаюцца фармальным крытэрыем, прынятym у гістарычнай навуцы, – крытэрыем дзяржаўна-палітычнага фарміравання. У адпаведнасці з ім развіццё айчыннай культуры разглядаецца па перыядах існавання дзяржаўных утварэнняў, у склад якіх уваходзілі беларускія землі: спачатку перыяд удзельных княстваў (Полацкага, Тураўскага і інш.), далей – Вялікага княства Літоўскага, наступны – Рэчы Паспалі-

тай, потым – Расійскай імперыі і апошні – перыяд СССР. Часам выдзяляюць яшчэ два перыяды: перыяд дадзяржаўнасці (да ўзнікнення першых княстваў) і сучасны перыяд (перыяд незалежнай беларускай дзяржавы).

Крытэрый дзяржаўна-палітычнага фарміравання, безумоўна, можна назваць прымальнym для перыядызацыі гісторыі культуры Беларусі. Ён дазваляе падзяліць працэс развіцця айчыннай культуры на канкрэтныя перыяды з дакладна азначанымі пачаткам і канцом, таму гэтай перыядызацыі прытрымліваецца большасць аўтараў падручнікаў па гісторыі айчыннай культуры [1; 5; 7; 12; 13; 14; 15 і інш.].

Гэты крытэрый быў названы намі фармальным таму, што ён дзеліць працэс паступовых змен у культуры на дыскрэтныя часткі. При гэтым арыентацыя на тое ці іншае дзяржаўнае ўтварэнне не бярэ пад увагу ўвесы комплекс культурных працэсаў, якія адбываюцца ў беларускім грамадстве. Культурнае жыццё можа проста не адзягаваць

Рэцэнзент – М. А. Мажайка, доктар філософскіх навук, прафесар, загадчык кафедры філософіі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў.

на змены ў дзяржаўным ладзе краіны. Культурныя эпохі, што абсалютна нармальна, могуць перакрыжоўвацца, накладвацца адна на адну, узаемадзейнічаць. Сапраўды, усебаковы аналіз культурных працэсаў уяўляеца надзвычай складаным, калі ўлічыць шматлікасць тыпаў культурных вымярэнняў, крыніц і фактараў культурнай дынамікі, складаны харктор арганізацыі самой культуры. Перыядызацыя ж па крытэрыі дзяржаўна-палітычнага фарміравання дазваляе падзяліць, няхай і фармальна, гэты складаны працэс змен у культуры на дакладна вызначаныя прамежкі.

Аднак некаторыя аўтары спрабуюць прыхаваць фармальнасць і ўмоўнасць гэтай перыядызацыі, падмяняючы крытэрый дзяржаўна-палітычнага фарміравання іншымі крытэрыямі, якія больш адпавядаюць унутраному харктору развіцця культуры. Часта такім крытэрыем з'яўляеца скіраванасць культуры на каштоўнасці Захаду або Усходу, арыентацыя на заходнія або ўсходнія культурныя мадэлі, дамінаванне заходніх або ўсходніх традыцый у культуры Беларусі. Напрыклад, В. Шматава вылучае наступныя перыяды ў гісторыі культуры Беларусі:

- 1) усходнеславянска-візантыйскі (Х–ХІІІ стст.), у які «дамінуе візантыйская традыцыя»;
- 2) пераходны ад папярэдняга да заходне-еўрапейскага (ХІІІ–ХVI стст.);
- 3) заходне-еўрапейскі (ад заключэння Берасцейскай уніі да далучэння Беларусі да Расіі);
- 4) пасля далучэння Беларусі да Расіі [31, с. 205].

На думку В. Шматава, «у гэтыя перыяды палітычнае і мастацка-духовнае развіццё Беларусі мела істотныя адрозненні. Па-рознаму ўспрымаліся «ўсходнія» і «заходнія» традыцыі» [31, с. 205].

На наш погляд, не вельмі карэктна прыперыядызацыі па крытэрыі дзяржаўна-палітычнага фарміравання гаварыць аб перыядах дамінавання заходніяга ці ўсходніяга ўплываў у айчыннай культуры. Вылучэнне такіх перыядоў у гісторыі культуры Беларусі нам падаеца неправамерным. Ва ўсе часы айчынная культура творча ўзаемадзейнічала як з Усходам, так і з Захадам. Нават калі

паспрабаваць вылучыць пэўныя перыяды, у якія той ці іншы ўплыву пераважаў (не дамінаваў), то і ў такім разе яны не будуць супадаць з часам існавання таго ці іншага дзяржаўнага фарміравання, у склад якога ўваходзілі землі Беларусі.

Сапраўды, у сваім гістарычным развіцці беларуская культура ўзбагачалася праз узаемадзейнне з культурамі іншых народоў – рускіх, польскіх, украінцаў, літоўцаў, латышоў, немцаў, шведаў, яўрэяў, татар і інш. Генетычнае становішча нашай краіны паміж заходне-еўрапейскім культурным рэгіёнам і Расіяй, на памежжы ўплываў заходніяга і ўсходніяга хрысціянства спрыяла фарміраванню адметнай вельмі багатай і шматлікай культуры, у якой заходнія і ўсходнія элементы зліліся ў непадзельнае адзінства.

Уздзейнне як заходнія, так і ўсходнія традыцій назіраецца на беларускіх землях з таго даўняга часу, пра які апавядаюць нам першыя археалагічныя і летапісныя крыніцы. Ураўнаважаны ўзаемаўплыв гэтых дзвюх традыцій працягвае існаванне да нашага часу.

Перш за ўсё нельга аблічаць увагай самы працяглы перыяд развіцця айчыннай культуры – дахрысціянскі, ці дадзяржаўны (а менавіта так робіць вялікая колькасць аўтараў манографій па гісторыі культуры Беларусі: першы раздзел у іх работах апісвае эпоху Полацкага княства і працэс хрысціянізацыі [3; 4; 7; 9; 12; 20; 21 і інш.]). Як сведчаць даследаванні беларускіх гісторыкаў, археолагаў, этнолагаў, дахрысціянская развіццё культуры Беларусі праходзіла ў межах агульна-еўрапейскага развіцця. Напрыклад, М. Піліпенка піша: «Калі разглядаць беларускую традыційную культуру ў гістарычнагенетычным аспекте, то ўжо самыя старыя элементы маюць еўрапейскія карані» [23, с. 4–7]. Пры гэтым цесныя сувязі назіраліся як з заходнім, так і з ўсходне-еўрапейскім рэгіёнам, а таксама з краінамі азіяцкага Блізкага Усходу.

У IX–XIII стст., па меркаванні многіх даследчыкаў [1; 7; 17; 25; 31 і інш.], дамінавала візантыйская традыцыя, а заходні фактар быў неістотным. Напрыклад, А. Мальдзіс піша: «Да XIV ст. беларускія землі яшчэ безумоўна належалі да ўсходніяга, праваслаўна-

візантыйскага свету» [17, с. 6]. Аднак цалкам з такім меркаваннем пагадзіца цяжка, ужо даволі даўно аспрэчаны міф пра выключна ўсходнія (усходнеславянскія, усходнегрыціянскія, усходненеўрапейскія) карані беларускай культуры часоў Полацкага княства.

Першыя звесткі аб пранікненні хрысціянства на беларускія землі сведчаць пра двухвектарнасць гэтага працэсу. Напрыклад, ісландская «Сага аб хрышчэнні» ўзгадвае пра манастыр Іаана Прадцечы ў Полацку, заснаваны заходнім місіянерам Торвальдам-вандроўнікам у Х ст., і пра хрысціянізацыю скандынаўскага (старашведскага) «т'юну» (*«ting»*). Скандинавскай была гандлёвая сістэма вагі і аб'ёму. Але хрысціянства ў Полацк прыйшло з Усходу. Народная месцкая культура, відаць, сінтэзавала культурныя ўплывы і этнічныя традыцыі крывічоў, скандынаў і балтаў. Вынікам было стварэнне унікальнай асобнай школы старажытнага полацкага мастацтва, архітэктуры і літаратуры» [8, с. 11–12].

Даследчыкі заўважаюць, што заходнія землі Кіеўскай Русі (у адрозненіе ад усходніх) мелі еўрапейскія харктар і вызначаліся талерантнасцю. Яны падтрымлівалі інтэнсіўную гандлёвую, палітычную, культурную, дынастычную адносіны з Усходам і Захадам. Купцы і іншыя чужаземцы мелі права вызнаваць тут сваю веру. У Полацку, Смаленску, Кіеве, Вялікім Ноўгарадзе існавалі каталіцкія цэрквы. У Полацкім княстве і іншых землях, якія потым увайшлі ў склад ВКЛ, даміновала вера цярпімасць [19, с. 23; 28, с. 122]. У адрозненіе ад паўночна-ўсходняга арэалу Кіеўскай Русі (Уладзімір, Сузdal, Цвер, Масква), які ў сваёй палітычнай дзейнасці абапіраўся на манголататарскіх ханаў, паўднёва-заходні (Галіч, Уладзімір-Валынскі, Львоў) і паўночна-заходні (Наваградак, Полацк, Вільня) арэалы арыентаваліся ў значнай ступені на падтрымку заходніх краін і заходній царкви [19, с. 23–24].

А. Катлярчук адзначае: «Сталая прысутніцтва шведскіх вікінгаў у Полацку/Palteskia добра адсочваецца з тагачасных наратыўных крыніц. Яны ж гавораць пра суіснаванне скандынаўскага і славянскага (крывіцкага) этнасаў. Дзяржаўны і юрыдычны лад

Полацкага княства быў пераняты са Скандинавіі. Скандинавскага паходжання была «Руская праўда» – збор законаў, якімі рэгулявалася жыццё Полацкай дзяржавы. Полацкае веча («вота» – па-старабеларуску) было аналагам скандынаўскага (старашведскага) «т'юну» (*«ting»*). Скандинавскай была гандлёвая сістэма вагі і аб'ёму. Але хрысціянства ў Полацк прыйшло з Усходу. Народная месцкая культура, відаць, сінтэзавала культурныя ўплывы і этнічныя традыцыі крывічоў, скандынаў і балтаў. Вынікам было стварэнне унікальнай асобнай школы старажытнага полацкага мастацтва, архітэктуры і літаратуры» [8, с. 11–12].

Хрысціянства, паводле А. Катлярчука, патрапіла ў Беларусь з Усходу, з Візантыі, але праваднікамі яго на гэтай зямлі сталі заходнія (скандынаўскія) князі, ваяры і мањахі. «Акурат вікінг Уладзімір ахрысціў Кіеўскую і Наўгародскую землі. Скандинавка Рагнеда/Ragnhild заснавала першы на абрашах Беларусі манастыр у Заслаўі. Згодна з тураўскімі паданнямі вікінг Тур/Тор хрысціў тутэйшыя люд. Як заўважылі археолагі, якраз у скандынаўскіх пахаваннях Беларусі сустракаюцца першыя прадметы хрысціянскага культу» [8, с. 38].

Як адзначае Г. Сагановіч, не менш актыўнымі ў X–XIII стст. былі контакты Полацка з нямецкімі землямі [27, с. 15–21].

Сінтэз усходніх і заходніх уплывоў яскрава праявіўся і ў мастацкай культуры. Сакральнае дойлідства гэтага часу спалучала ў сабе рысы візантыйскай крыжова-купальнай сістэмы і заходній базілікальной. У парашанні з кіеўскім і наўгародскім беларускім храмамі былі значна выцягнутымі ў плане, а іх унутраная прастора падзялялася на нефы шэрагамі слупоў. У архітэктуры полацкіх храмаў даследчыкі знаходзяць рысы раманскае і гатычнага стыляў [31, с. 206]. Некаторыя цэрквы будаваліся заходнімі майстрамі па заходній тэхналогіі (напрыклад, храм пачатку XII ст. у Мінску). У манументальных роспісах Полацкай Спаскай царквы, у мініяцюрах Аршанскага евангелля XII–XIII стст., у беларускіх скульптурных абразках адчувашца раманскае ўздзеянне [31, с. 206].

У падагульненне да аналізу гэтага перыяду развіцця беларускай культуры можна

прывесці меркаванне Л. Лыча і У. Навіцкага, якія адзначаюць, што, дзякуючы даследчыкам XIX і XX стст., «беспадстаўна празмерна завышалася роля ў нашым развіцці старожытнарускай культуры, уплыву Маскоўскай, а пазней Рускай цэнтралізаванай дзяржавы, недаацэніваліся контакты беларускага народа ў галіне культуры з перадавымі краінамі Заходняй і Цэнтральнай Еўропы» [13, с. 3–4]. Такім чынам, пра дамінаванне ўсходняй традыцыі ў духоўнай культуры Беларусі IX–XIII стст. казаць не даводзіцца, бо яна нароўні ўзаемадзейнічала з традыцыяй заходняй.

У перыяд існавання Вялікага княства Літоўскага (ВКЛ) беларуская культура была вымушана захоўваць сваю самабытнасць ва ўмовах агрэсіўнай палітыкі як еўрапейскага Захаду (у форме крыжацкай навалы), так і азіяцкага Усходу (у форме мангола-татарскага нашэсця). Землі ўсходніх і паўднёвых суседзяў былі захоплены мангола-татарамі і на працягу доўгага часу знаходзіліся пад іх культурна-асіміляцыйным уплывам. Падобная сітуацыя назіралася ў заходнеславянскіх і прыбалтыйскіх народаў, якія значна адышлі ад уласнай ідэнтычнасці пад уздзеяннем культуры крыжацкіх захопнікаў. Беларускія землі, з аднаго боку, здолелі захаваць сваю дзяржаўную самастойнасць, а разам з тым і культурную самабытнасць. З іншага боку, беларуская культура творча ўзбагацілася некаторымі элементамі азіяцкай [6, с. 123; 11, с. 61–63] і заходнеўрапейскай культурных традыцый.

У гэты час насельніцтва Беларусі спавядала нераважна хрысціянства ўсходняга абраду. Аднак адначасова з праваслаўнымі цэрквамі будуюцца і каталіцкія храмы. У сярэдзіне XVI ст. у ВКЛ іх было каля 700 [16, с. 4]. З XIV ст. на беларускіх землях ствараюцца каталіцкія манастыры дамініканцаў, францысканцаў і іншых манаскіх орденаў [28, с. 122].

Увесь гэты перыяд прасякнуты спробамі паяднання дзвюх хрысціянскіх цэркваў. Для Беларусі стан падзелу аднаго «Цела Хрыстовага» падаваўся ненатуральным. Тому, напрыклад, амаль усе беларуска-ўкраінскія праваслаўныя мітрапаліты ў XV ст. ставіліся да ідэі уніі цэркваў вельмі станоўча. Больш того, яны актыўна дзейнічалі для рэалізацыі

гэтай ідэі. Выключэннем з'яўляюцца толькі мітрапаліты Сімяон, Іона і Макарый, пра кароткачасовую дзеянасць якіх (у тым ліку ў справе уніі) нам амаль нічога не вядома. Тому Берасцейская унія з'яўляецца не столькі пачаткам новай культурнай эпохі, самастойнага перыяду ў гісторыі культуры Беларусі (як гэта пададзена ў згаданай вышэй перыядызацыі В. Шматава), колькі заканамернай падзеяй у царкоўнай гісторыі Беларусі, – гэта была проста найболыш удалая са шматлікіх спроб заключэння царкоўнай уніі на наших землях.

Яскравы прыклад сінтэзу ўсходніх і заходніх уплываў можна ўбачыць у беларускім іканапісе: элементы візантыйскага мастацтва арганічна перапляліся з заходнім стылістыкам [25, с. 139; 31, с. 206–207]. Мастацтва культуры Беларусі значна ўзбагацілася за кошт пранікнення і шырокага распаўсюджання гатычнага стылю, які быў перапрацаваны на мясцовым матэрыяле і набыў новыя адметныя рысы. Беларускае праваслаўе, развіваючыся ва ўмовах агульнабеларускага кантексту, таксама ўспрыняло шматлікія культурныя ўплывы з Захаду. Вынікам такога ўзаемадзеяння стала, напрыклад, з'яўленне такога унікальнага для хрысціянскага свету феномена, як праваслаўная готыка, прыкладамі якой з'яўляюцца цэрквы абарончага тыпу ў Сынкавічах, Мураванцы, Супраслі. Прыйм у двух першых помніках адзначаецца таксама ўплыв італьянскага рэнесансу. Каталіцкія храмы таго часу таксама спалучаюць мясцовую будаўнічую традыцыю з еўрапейскай готыкай. Уздзеянне готыкі адчуваецца таксама ў планіроўцы беларускіх гарадоў, замковай архітэктуры, грамадзянскім дойлідстве, кніжным жывапісе [31, с. 207].

Заходні ўплыв падмацоўваўся арыентацияй на еўрапейскія юрыдычныя нормы, атрыманнем многімі беларускімі гарадамі магдэбургскага права, развіццём кнігадрукавання, навучаннем ураджэнцаў Беларусі ў еўрапейскіх універсітэтах. Шматлікія прадстаўнікі Беларусі падарожнічалі па ўсёй Еўропе, а таксама і па ўсходніх краінах (Масковіі, Святой Зямлі і інш.), валодалі многімі замежнымі мовамі.

Увасаблением сінтэзу традыцый Усходу і Захаду ў Беларусі часоў Адраджэння з'яўля-

еца асаба Ф. Скарыны. А. Мальдзіс адзна-
чае, што «яго перакладчыцкая дзеянасць, яго
прадмовы да першых беларускіх друкаваных
кніг, урэшце, яго асабістыйя контакты з
людзьмі розных нацыянальнасцей і веравыз-
нанияў, нястомныя падарожжы па розных
краінах садзейнічалі збліжэнню і ўзаемнаму
разуменню славянства і заходненеўрапейскіх
народаў, праваслаўна-візантыйскай і каталіц-
ка-раманская культур. Ён быў першай знач-
най асобай у працэсе ўзаемадзеяння ўсход-
неславянскага і заходненеўрапейскага макра-
рэгіёнаў» [18, с. 3]. Ён падарожнічаў і на Ус-
ход (Масква), і на Захад (Кракаў, Падуя,
Прага). Ведаў і ўсходня (грэчаская, старая ў-
рэйская), і заходнія (лацінская, чэшская,
польская, мабыць таксама італьянская, ня-
мецкая) мовы. Выдаваў свае кнігі ў заходній
Празе, а прадаваць іх меў намер ва ўсходній
Маскве. У саміх выданнях Скарыны спалу-
чыліся традыцыі ўсходняга кнігапісання
(славянскага, грэчаскага, яўрэйскага) і заход-
няга кнігадрукавання (чэшскага, нямецкага і
італьянскага) [18, с. 4–6].

Моцны заходні ўплыў на беларускую
культуру ў XVI ст. быў звязаны з імклівым
распаўсюджаннем пратэстантызму. Так, на-
прыклад, у Наваградскім ваяводстве, павод-
ле выказвання сучасніка, «з 600 праваслаў-
ных родаў толькі 16 дамоў пазбеглі новаах-
рышчанай заразы» [1, с. 13]. У апошній
трэці XVI ст. свае пазіцыі адваёвае каталіц-
кая царква, якая прынесла з сабою новыя
манаскія ордэны, універсітэтскую адукацыю і
інш. Пранікненню заходненеўрапейскіх куль-
турных форм на беларускія землі паспрыяла
заключэнне ў 1569 г. Люблінскай уніі, якая
аб'яднала тэрыторыю Вялікага княства
Літоўскага з заходнім суседам – Польшчай.

Такое бурнае развіццё контактаў з Захадам не магло не выклікаць адпаведнай рэак-
цыі грамадскасці. З аднаго боку, з'явіліся ра-
боты беларускіх аўтараў, якія даводзілі
спрадвечную лучнасць краю з еўрапейскім
светам, бачылі будучыню сваёй зямлі ва ўза-
емадзеянні з іншымі еўрапейскімі краінамі
(П. Скарба, І. Пацей і інш.). З іншага боку,
шмат хто адстойваў супрацьлеглы пункт по-
глядзу, адмаўляючы любыя контакты з Захадам і
абараняючы ўсходнія карані беларускай культуры, сувязі з візантыйскай

традицыяй у культуре, мастацтве, рэлігіі...
(Арцемій, Іван Вішэнскі, Авакум, А. Філі-
повіч і інш.). Асобныя дзеячы, якія спраба-
валі вызначыць для беларускага краю яго
ўласны шлях, не схіляючыся цалкам ні да
Усходу, ні да Захаду (Л. Сапега, М. Смат-
рыцкі, С. Палацкі і інш.) [24, с. 41–43].

Такім чынам, перыяд існавання ВКЛ
таксама адзначаўся досыць інтэнсіўнымі
культурнымі контактамі як з Усходам, так і
з Захадам. Аднак называць культуру Беларусі
гэтага часу «пераходнай» (ад усходняга
тыпу да заходняга), на наш погляд, нека-
рэктна. Як да, так і пасля гэтага беларуская
культура плённа контактувала і з Захадам, і
з Усходам. З часоў Сярэднявечча і да эпохі
Барока пэўная пераарыентацыя, безумоўна,
адбылася. Але кардынальных змен не адбы-
лося. Так, напрыклад, узмацніліся контакты
з Польшчай. У той жа час значна аслаблі су-
вязі са скандынаўскімі землямі.

Сувязь з вельмі аддаленай краінай, якой
для Беларусі з'яўлялася Візантыя, не была
вельмі моцнай, а пасля заходу Канстанціно-
поля туркамі наогул амаль знікла. Тым не
менш беларуская культура захавала свой ус-
ходні пачатак і, развіваючы яго ва ўзаема-
дзеянні з пачаткам заходнім, сфарміравала
ўласную адметнасць і непаўторнасць. Тому,
на нашу думку, нельга звязваць перыяд
Рэчы Паспалітай у гісторыі беларускай
культуры выключна з заходненеўрапейскімі
ўплывамі. Прыйгадаем хача б выраб слуцкіх
паясоў ўсходній стылістыкі і моду на ўсход-
нія сармацкія строі, кірылічнае кнігавыданне
і інш. Варта адзначыць таксама, што большасць
населеніцтва Беларусі ў XVI–
XVIII стст. належала да хрысціянства ўсход-
няга абраду (праваслаўныя і уніяты).

Многія даследчыкі адзначаюць, што ў
XVI – першай палове XVII ст. беларуская
культура захоўвала пэўную раўнавагу паміж
Усходам і Захадам. Сілу набірала Контр-
рэфармацыя, якая, як і Рэфармацыя, прый-
шла да нас з Захаду. Але «ў беларускім
культурна-грамадскім жыцці яшчэ заставаў-
ся «цэнтрысцкі» плюралізм, у канфесійным
жыцці – «цэнтрысцкая» (незвычайная і для
Усходу, і для Захаду) цярпімасць да іншавер-
цаў. Усё гэта прываблівала сюды інтэлекту-
альну ёліту як з Усходу, так і з Захаду.

Яе прадстаўнікі прыязжалі на беларуска-літоўскія землі (у Вільню, Полацк, Нясвіж, Заблудаў) не ў пошуках заработка, а свабоды (Курбскі, Фёдараў) – каб свабодна творыць... Гэта вяло да сінтэзу, спараджала сапраўдныя мастацкія каштоўнасці» [17, с. 7–8].

XVII–XVIII стст. у Беларусі – гэта эпоха панавання стылю барока. Ён прыйшоў з Захаду, але вельмі лёгка прыжыўся на мясцовай глебе і аформіўся ў самабытны напрамак – «віленскае барока», у якім можна знайсці і шэраг усходніх элементаў [2, с. 68–69; 17, с. 8–9]. Барочны сармацкі партрэт чэрпаў выяўленчыя сродкі і з іканапісу, і з твораў заходнеўрапейскіх майстроў. Сінтэз заходніх і ўсходніх традыцый мы можам бачыць і ў скульптуры (экзальтаванасць і дынамічнасць надмагілляў Радзівілаў і Сапегаў, эмблематычнасць пышных іканастасаў, статуі святых, зробленыя на Палессі ў рэчышчы «нізавога» барока).

Спалучэнне ўсходніх і заходніх рыс мы бачым у ілюстрацыях да куцеінскіх (праваслаўных) і супрасльскіх (грэка-каталіцкіх і стараверскіх) выданняў, гравюрах А. і Л. Тарасевічаў, якія працавалі таксама ў Расіі і Украіне, магілёўскіх майстроў М. і В. Вашчанкаў, Ф. Ангілейкі. Узаемадзеянне ўсходніх і заходніх традыцый мела месца таксама і ў дэкаратыўна-прыкладным мастацтве [17, с. 10]. Разам з езуітамі з Захаду ў Беларусь прыйшоў школьні тэатр, які досьці хутка атрымаў распаўсюджанне таксама ў грэка-каталіцкай і праваслаўнай цэрквях.

Вельмі яркім быў сінтэз традыцый Усходу і Захаду ў літаратурным жыцці Беларусі XVII–XVIII стст. Жыхары Беларусі таго часу пісалі на беларускай, польскай, царкоўнаславянскай, лацінскай, яўрэйскай і іншых мовах. Творы беларускага пісьменства таго часу нярэдка належала дзвюм або тром суседнім літаратурам. Барочная літаратура моцна з'яднала беларускую культуру з культурамі ўрапейскіх нароў, а таксама дзякуючы такім асобам, як Сімяон Полацкі, А. Белабоцкі, С. Собаль, І. Труцэвіч, Г. Каніскі, аказала значны ўплыў беларускай культуры на культуру Расіі і Украіны. Нягледзячы на моцныя заходні ўплыў, беларуская літаратура захавала ўласную адметнасць, сінтэтычны (усходне-захадні) характар. Яна працягвала

ўзбагачацца за кошт не толькі заходніх барочных паветаў, але і візантыйскіх уплываў, мела арыентальны каларыт, абумоўлены контактамі з мусульманскім светам.

Сведчаннем таго, што беларуская культура эпохі Барока не адышла ад сваіх усходніх пачаткаў, з'яўляеца запрашэнне (або прымусовы вываз) многіх беларускіх культурных дзеячаў у Расію ў XVII–XVIII стст. і іх актыўная дзейнасць у гэтай краіне. Там яны паклалі пачатак барочнаму мастацтву Расіі, стварылі багаты пласт культуры, сапраўдныя шэдэўры рускага мастацтва. Гэта вялікая культурная спадчына лёгка ўлілася ў новы культурны контэкст, адразу ж пачала ўспрымацца як свая, уласная, бо была блізкай па сваім паходжанні, зразумелай для прадстаўнікоў рускай культуры. Такое становішча можа быць раслумачана толькі захаваннем у беларускай культуре многіх усходніх традыцый і каштоўнасцей, якія збліжалі яе з культурай Расіі. З іншага боку, беларускае і ўкраінскае ўздзейнне на рускую культуру мела заходні характар і падрыхтавала Расію да ўваходу ў єўрапейскую цывілізацыйную прастору, што падкрэсліваў яшчэ вядомы англійскі філосаф гісторыі Арнольд Тойнбі [29, с. 145–148].

Многія даследчыкі адзначаюць, што культура Беларусі перыяду Расійскай імперыі мела ўсходні характар ці, прынамсі, кантролировалася з Усходу, таму ў ёй абсолютна дамінавала ўсходняя традыцыя. Так, напрыклад, Р. Радзік услед за Г. Сагановічам адзначае, што да ўключэння тэрыторыі Беларусі ў склад Расійскай імперыі мяжа паміж беларусамі і рускімі была адначасова мяжой між заходнім і ўсходнім цывілізаціямі (на наш погляд, памылкова адносіць Беларусь цалкам у склад заходній культуры, пра што казалася вышэй). Але працэс далейшага ўваходжання беларускай культуры ў культуру Захаду «быў гвалтоўна павернуты ў адваротным кірунку разам з падзеннем Рэчы Паспалітай і ўмацаваннем расійскай культуры ў Беларусі пасля паўстанняў 1830 і 1863 гг.» [26, с. 47]. Але, на наш погляд, нельга звязаць развіццё культуры толькі з дзяржаўнай культурнай палітыкай.

З прапанаванай ідэяй уваходзіць у канфлікт той факт, што менавіта пасля

далучэння да Расійскай імперыі беларускія землі зазнілі найбольшую паланізацыю і ў найбольшай ступені адышлі ад усходніх традыцій. Менавіта тады вельмі вялікая частка быльых грэка-каталікоў пераходзіць у каталіцтва. Менавіта ў канцы XVIII – пачатку XIX ст. Беларусь становіцца арэалам найбольш актыўнай дзеянасці ордэна езуітаў у свеце.

З 1830-х гг. узмацненіе працэс русіфікацыі, пераарыентациі Беларусі на ўсходні вектар развіцця. Кіраванне культуры прамісамі ажыццяўляецца з Расіі. Гэта не магло не выклікаць адпаведнай адкрытай ці прыхаванай крытычнай рэакцыі беларускага насельніцтва. Можна ўзгадаць, напрыклад, творы А. Міцкевіча, К. Каліноўскага, В. Дуніна-Марцінкевіча, М. Баброўскага, І. Даніловіча, Я. Ярашэвіча, Т. Нарбута і інш. Сфарміраваўся і лагер апалагетаў новага дзяржаўнага стану (І. Сямашка, М. Каяловіч, К. Гаворскі, І. Чыстовіч, Г. Кіркяновіч і інш.). Такім чынам, і ў гэты час у беларускім грамадстве сусідавалі працаходнія і праўсходнія арыентациі.

Павелічэнне ўплыву на культуру Беларусі рускай культуры, распаўсюджанне рускай мовы, стымуляванне, хай праз сілу, праўаслаўнага жыцця ў Паўночна-Захаднім краі таксама спрыялі захаванию раўнавагі ў беларускай культуры паміж Захадам і Усходам. Но сапраўды моцны заходні ўплыв, узрастанне тэндэнцыі паланізацыі і акаталічвання Беларусі канца XVIII – пачатку XIX ст. маглі вывесці беларускую культуру са стану раўнавагі між Захадам і Усходам і схіліць на бок Захаду. Палітыка Расійскай імперыі ў дачыненні да новадалучаных тэрыторый не змагла (хаця імкнулася) ды і не магла цалкам ачысціць беларускую культуру ад «шкодных» заходніх уплываў і ліквідаваць усе яе адрозненні ад рускай культуры. Але ўраўнаважыць заходнія і ўсходнія ўплывы яна здолела.

Нягледзячы на моцныя ўсходнія і заходнія ўплывы, нават у XIX ст. шматразова ўзнікалі спробы вызначыць сваё ўласнае месца ў сусветным цывілізацыйным працэсе, свой уласны шлях культурнага развіцця, адрозны ад шляху таго ці іншага «вялікага суседа». Такое было ў час вайны 1812 г.,

паўстанняў 1830–31 і 1863–64 гг. Гэта ж паўтарылася і ў пачатку XX ст., калі пытанні пра тое, хто такія беларусы, які шлях іх культурнага развіцця, зноў узнілі Я. Купала, Я. Колас, І. Луцкевіч, М. Гарэцкі і інш. Глыбокае тэарэтычнае асэнсаванне праблемы «Усход – Захад у беларускай культуры» было зроблены ў рабоце Ігната Абдзіровіча «Адвечным шляхам». Нягледзячы на палітычныя і ідэалагічныя абмежаванні, на працягу XIX – пачатку XX ст. беларуская культура працягвала сваё развіццё ва ўмовах нязменнага ўзаемадзеяння ўсходніх і заходніх тэндэнций.

У пачатку XX ст. адбываецца пераасэнсаванне беларусамі свайго становішча між Усходам і Захадам. Шэраг аўтараў выступае з рэзкай крытыкай як заходніх, так і ўсходніх сіл. Так, напрыклад, Я. Купала ў вершы «Годзе» (1912) досыць красамоўна выказаў сваё стаўленне:

Годзе заходній ці ўсходній культуры!
Для беларуса цана ім адна,
Усе вы, панове, аднакай натуры:
З сэрца чужога кроў ссалі б да диа.
Вашу карысць нам і вашия паслугі
Добра ўжо скеміў таптаны народ:
Добра вядомы і путы, і пугі,
Песціў якімі ваш Захад і Усход.

[10, с. 196–197.]

Згодна з Рыжскім мірным дагаворам тэрыторыя Беларусі была падзелена паміж Савецкай Расіяй і Польшчай. Гэта падзея таксама была звязана з памежнымі харктарамі Беларусі: і расійскія, і польскія ўлады бацьлі Беларусь неад'емнай часткай сваёй краіны. У выніку тэрыторыю Беларусі, не пытаючы ў саміх беларусаў, жорстка падзялілі на часткі. У кожнай з іх праводзілася палітыка, накіраваная на адмежаванне ад варожага зношняга ўплыву. Савецкі Саюз лічыў Польшчу і Захад наогул ворагам і імкнуўся пазбегнуць заходніх уплываў на памежныя рэспублікі. У Польшчы ворагам лічылася Савецкая дзяржава, і назіралася імкненне пазбегнуць ўсходніх («азіяцкіх», «чырвоных», «камуністычных») уплываў. Ні той, ні другі бок не хацеў разумець, што існаванне цеснай (у т. л. культурнай) сувязі з Захадам, так і з Усходам было натуральным для Беларусі.

Зноў пытанне выбару між Усходам і Захадам у такой жа катэгарычнай форме (адно з двух: ці Захад, ці Усход) было паставлена перад беларусамі ў час Другой сусветнай вайны. І кожны рабіў гэты выбар па-свойму.

Пасляваенная беларуская эміграцыя ўся-
ляк даводзіла думку пра глыбокія ёўрапей-
скія карані беларускай культуры, Беларусь
падавалася як «усход Захаду» ці «ўсход Еў-
ропы». У адказ савецкія аўтары займалі ад-
назначна варожую пазіцыю да краін Захаду.
Таму і контакты Беларусі з Захадам ацэныва-
ліся выключна варожа – як «агрэсія», «экса-
пансія», «варожая інтэрвенцыя»... Пры гэтым
заўжды падкрэслівалася, што Беларусь су-
працтвала варожым заходнім уплывам пры-
данамозе свайго старэйшага брата – Расіі.

З іншага боку, нельга казаць, што ў гэты
перыяд у БССР абсалютна дамінаваў ус-
ходні культурны ўплыў. Даследуючы культуру
нельга засяроджвацца толькі на пазіцыі
афіцыйнай улады. Культурнае жыцце Савец-
кай Беларусі было надзвычай багатым. Тут
можна казаць пра ўскосны заходні ўплыў:
многія элементы, якія прыйшли да нас з
Расіі, мелі заходнія карані (напрыклад, філа-
софія марксізму). У склад сацыялістычнага
блоку ўваходзілі краіны, якія адносіліся да
арэалу заходняй культуры: ГДР, Польшча,
Чэхаславакія, Літва, Латвія, Эстонія, Венг-
рыя і інш. Узаемадзеянне з імі ўзбагачала
айчынную культуру шматлікімі заходнімі
элементамі. СССР меў сталыя сувязі з нека-
торымі краінамі заходняга свету. Напрыклад,
на прасторах Саюза папулярнасцю карыста-
ліся італьянская музика, кінематограф і інш.
Не варта таксама забываць і пра нефармаль-
ную культуру СССР, якая, у значнай сту-
пені, таксама была звернутая на Захад
(бітнікі, «стылягі», рокеры, металісты, панкі
і інш.).

Сёня таксама беларуская дзяржава
вядзе культурны дыялог як з Усходам, так і
з Захадам. Прычым разнастайнасць контактаў
за апошнія гады вырасла ў шмат разоў.
Беларусь наладзіла сувязі з многімі як за-
ходнімі, так і ўсходнімі краінамі. Магчыма,
менавіта дзякуючы свайму спрадвечнаму
ўмению контактуваць і з Усходам, і з Захадам
Беларусь сёння здольна знаходзіць пары-
зуменне з прадстаўнікамі абсалютна розных

культур. Мабыць, менавіта таму жыхары з
розных куткоў свету могуць сябе спакойна
адчуваць у нашай краіне. На самым высокім
уздоўні дзяржаўнага кіраўніцтва сёння ад-
значаецца, што Беларусь – мост у Еўропу,
краіна, якая мае шматвектарную скірава-
насць развіцця, якая мае багатую гісторыю
культурных контактаў як з Усходам, так і з
Захадам.

Такім чынам, развіццё беларускай куль-
туры заўжды праходзіла ва ўмовах баланса-
вання між культурнымі ўплывамі з Усходу і
Захаду, іх успрыняцця, творчай перапрацоўкі
і засваення. Надзвычай складана (а можа на-
ват і немагчыма) вылучыць перыяды даміна-
вання ўсходніх і заходніх традыцый. Таму
правядзенне перыядызацыі гісторыі культу-
ры Беларусі па гэтаму крытэру падаецца
нам немагчымым.

Крытэрый грамадска-палітычнага фармі-
равання ў кантэксце контактаў з Усходам і
Захадам можа быць прыдатны хіба для вы-
вучэння дзяржаўнай палітыкі ў сферы куль-
туры. Культура ж у цэлым развіваецца па
вельмі складаных законах, якія не вычэрпва-
юцца выключна дзяржаўным регуляваннем
культуры. Спрабы ж вылучыць перыяды да-
мінавання заходніх і ўсходніх традыцый і ў
адпаведнасці з гэтым праводзіць перыядыза-
цыю гісторыі культуры Беларусі вядуць да
неапраўданага спрашчэння разумення куль-
турных працэсаў.

Калі хаця б умоўна паспрабаваць вылу-
чыць нейкія перыяды, у якія можна праса-
чыць пэўныя заканамернасці, падабенства
культурных працэсаў, то гэтыя перыяды не
будуць супадаць з часам існавання пэўных
дзяржаўных утварэнняў. Нярэдка адна куль-
турная эпоха, сама па сабе цэласная і ўнут-
рана адзіная, штучна разбіваецца на розныя
перыяды пэўным палітычным актам. Так, наприклад, фактычна папалам актам Люблін-
ской уніі і стварэннем Рэчы Паспалітай
была падзелена эпоха Адраджэння. Падзеле-
на на самым узлёце, у апагеі. Адна частка бе-
ларускага адраджэння патрапіла ў перыяд
існавання ВКЛ, другая – Рэчы Паспалітай.

Тое самае назіраецца з эпохай Асветніц-
тва, якая ў Беларусі адпавядае другой пало-
ве XVIII – 20-м гг. XIX ст. Для гэтага перы-
яду характэрны вельмі моцны ўплыў

польской культуры і мовы на культуру Беларусі. Мастацтва гэтага часу непарыўна звязана са стылем класіцызму. Прычым гэтыя рысы характэрны як для часу знаходжання беларускіх зямель у складзе Рэчы Паспалітай, так і для пазнейшага часу, калі Беларусь увайшла ў склад Расійскай імперыі. Так, нягледзячы на тое, што Беларусь у пачатку XIX ст. ужо уваходзіла ў склад Расійскай імперыі, менавіта ў гэты час адбываецца найбольшая паланізацыя і акаталічванне беларускай культуры.

Падобную ситуацыю можна назіраць і з эпохай бурных сацыяльна-палітычных узрушэнняў і абуджэння беларускага нацыянальнага руху (1860 – 1920-я гг.). У гэты перыяд значна актывізуюцца пошуки нацыянальнай ідэі, грамадскага і палітычнага жыцця Беларусі. І Каstryчніцкая рэвалюцыя была не пачаткам ці канцом гэтага перыяду, а адной з вельмі важных для гэтага перыяду падзеяй.

Калі мы праводзім перыядызацыю гісторыі культуры ў адпаведнасці з гісторыяй грамадска-палітычнага жыцця, то тым самым мы ставім культуру ў залежнасць ад палітыкі. Аднак вядома, што палітыка (палітычная культура) – гэта толькі частка культуры,

адна з яе сфер. Культура – гэта не толькі (і не столькі) вынік гісторыка-палітычнага працэсу, але і адна з яго дэтэрмінант. Такім чынам, у першую чаргу, не палітыка вызначае ход развіцця культуры, а наадварот – культурнае жыццё абумоўлівае тыя ці іншыя грамадска-палітычныя працэсы.

Толькі агульнакультурная падрыхтаванасць грамадства да змен можа прывесці да гэтих змен. Напрыклад, гатоўнасць грамадства да рэвалюцыі складае патэнцыял рэалізацыі ідэі рэвалюцыі. Толькі гатоўнасць да ўспрыння заходніх ці ўсходніх культурных уплываў стварала магчымасць засваення іх на мясцовай глебе. Менавіта такая гатоўнасць, а не існаванне нейкай канкрэтнай дзяржавы, у склад якой уваходзілі землі Беларусі, абумовілі пранікненне заходніх і ўсходніх традыцый у айчынную культуру. Такім чынам, уздзейнне на беларускую культуру ўсходніх і заходніх фактараў тлумачыцца не зношнім, навязаным уплывам, а гатоўнасцю да гэтага уплыву. У сувязі з гэтым нароўні з наяўнымі фармацыйным (дзяржаўна-палітычным) і цывілізацыйным падыходамі да гісторыі ўсё большую значнасць набывае ўласна сацыякультурны падыход да гісторыі культуры.

Спіс літаратуры

1. *Верашчагіна, А. Гісторыя канфесій у Беларусі: мінулае і сучаснасць : дапам. для настаўнікаў / А. Верашчагіна, А. Гурко. – Мінск : Тэхналогія, 2000. – 158 с.*
2. *Габрусь, Т. В. Абрысы станаўлення стылю барока ў манументальным дойлідстве Беларусі / Т. В. Габрусь // Барока ў беларускай культуры і мастацтве. – 2-е выд. – Мінск, 2001. – С. 68–69.*
3. *Гісторыя беларускай культуры : вучэб.-метад. дапам. па аднайм. курсу для студэнтаў спецыяльнасці «Г 05.01.00 – Гісторыя» / склад. : І. В. Соркіна, В. А. Белазаровіч. – Гродна : ГрДУ, 2004. – 117 с.*
4. *Гісторыя беларускай культуры : дапам. па аднайм. курсе для студэнтаў усіх спецыяльнасцей / склад. : С. А. Габрусеўіч [і інш.]. – Гродна : ГрДУ, 2004. – 59 с.*
5. *Гісторыя культуры Беларусі : вучэб.-метад. дапам. / Брэсц. дзярж. ун-т; [А. М. Вабішчэвіч]. – Брэст, 1997. – 35 с.*
6. *Канапацкі, І. Беларускія татары – пасярэднік паміж мусульманскім Усходам і хрысціянскім Захадам / І. Канапацкі // Беларусіка=Albaruthenica 6: Беларусь паміж Усходам і Захадам: праblems міжнацыянальнага, міжрэлігійнага і міжкультурнага ўзаемадзеяння, дыялогу і сінтэзу : у 2 ч. / рэд. У. Конан [і інш.]. – Мінск, 1997. – Ч. 1. – С. 122–128.*
7. *Качаноўскі, У. У. Гісторыя культуры Беларусі : вучэб. дапам. для студэнтаў ВНУ / У. У. Качаноўскі. – Мінск : Экаперспектыва, 1994. – 163 с.*
8. *Котлярчук, А. Швэды ў гісторыі і культуры беларусаў / А. Котлярчук. – Мінск : Энцыклапедыкс, 2002.*
9. *Культура Беларусі: ад старажыт. часоў да сённяшняга дня / Э. С. Дубянецкі [і інш.]. – Мінск, 1993. – Ч. 1. – 62 с.*

10. Купала, Я. Выбранныя творы / Я. Купала; уклад. У. Гніламёдава, А. Шамякінай. – Мінск : Беларускі кнігазбор, 2002. – С. 196–197.
11. Лакотка, А. І. Бераг вандраванняў, ці Адкуль у Беларусі мячэці / А. І. Лакотка. – Мінск : Навука і тэхніка, 1994. – 143 с.
12. Лапіна, С. В. Культура Беларусі ў сусветнай прасторы і гістарычным часе : вучэб. дапам. / С. В. Лапіна, А. А. Жарыкава. – Мінск : Акад. кіравання пры Прэзідэнце Рэсп. Беларусь, 2000. – 43 с.
13. Лыч, Л. М. Гісторыя культуры Беларусі / Л. Лыч, У. Навіцкі. – 2-е выд., дап. – Мінск : Экаперспектыва, 1997. – 489 с.
14. Лыч, Л. М. Гісторыя культуры Беларусі са старажытных часоў да 1569 г. / Л. Лыч. – Віцебск : ВДТУ, 2005. – 123 с.
15. Лыч, Л. М. Гісторыя культуры Беларусі ў перыяд Рэчы Паспалітай (1569–1795 гг.) / Л. Лыч. – Віцебск : ВДТУ, 2006. – 167 с.
16. Макарий. История русской церкви : в 12 т. / митр. Макарий. – СПб., 1857–1883. – Т. 9. – СПб.: Тип. Р. Голике, 1879.
17. Мальдзіс, А. І. Беларуская культура барока як пасрэдніца паміж заходнеславянскім і ўсходнеславянскім светамі / А. Мальдзіс. – Мінск : Навука і тэхніка, 1993. – 20 с.
18. Мальдзіс, А. І. Францыск Скарына як прыхільнік збліжэння і ўзаемаразумення народаў / А. І. Мальдзіс. – Мінск : Навука і тэхніка, 1988.
19. Подокшин, С. А. Унія. Дзяржаўнасць. Культура: філасофска-гістарычны аналіз / С. А. Подокшин. – 2-е выд. – Мінск : Бел. навука, 2000.
20. Парашкоў, С. А. Гісторыя культуры Беларусі / С. А. Парашкоў. – Мінск : Бел. навука, 2003. – 448 с.
21. Парашкоў, С. А. Гісторыя культуры Беларусі : вучэб. дапам. для негіст. спецыяльнасцей ВНУ / С. А. Парашкоў. – Магілёў : МДУ, 2001. – 296 с.
22. Пикко, Р. Slavia orthodoxa: литература и язык / Р. Пикко; отв. ред. : Н. Н. Запольская, В. В. Калутин. – М. : Знак, 2003. – XVI, 703 с.
23. Піліпенка, М. Беларуская традыцыйная культура як феномен єўрапейскай цывілізацыі / М. Піліпенка // Беларусіка=Albaruthenica 6 : у 2 ч. – Мінск, 1997. – Ч. 2. – С. 4–7.
24. Подокшин, С. А. Проблема «Восток – Запад» в общественно-философской мысли Белоруссии и России XVI–XVII вв. / С. А. Подокшин // Кніжная культура Беларусі: да 500-годдзя з дня нараджэння Ф. Скарыны : зб. навук. прац. – Мінск, 1991. – С. 41–43.
25. Пущко, В. Сакральное искусство Беларуси между Востоком и Западом / В. Пущко // Хрысціянства і беларуская культура : матэрыялы III Міжнар. кангрэса беларусістаў «Беларуская культура ў дыялогу цывілізацый», Мінск, 21–25 мая, 4–7 снеж. 2000 г. – Мінск, 2001. – С. 136–140.
26. Радзік, Р. Паміж Расіяй і Польшчай: нацыянальна-культурная эвалюцыя беларускага грамадства на працягу двух апошніх стагоддзяў / Р. Радзік // Беларусіка=Albaruthenica 6 : у 2 ч. – Мінск, 1997. – Ч. 1.
27. Сагановіч, Г. Полацк і інфлянція немцы ў XIII ст. / Г. Сагановіч // Беларусіка=Albaruthenica 6 : у 2 ч. – Мінск, 1997. – Ч. 2. – С. 15–21.
28. Станкевіч, А. Хрысціянства і беларускі народ: спроба сінтэзу / А. Станкевіч. – Вільня : Беларус. катал. выд-ва, 1940.
29. Тойнби, А. Дж. Постижение истории / А. Дж. Тойнби; сост. А. П. Огурцов. – М. : Прогресс, 1991.
30. Толстой, Н. И. Избранные труды : в 3 т. – М. : Языки русской культуры, 1997–1999. – Т. 2. Славянская литературно-языковая ситуация. – 542 с.
31. Шматоў, В. Старожытнае беларускае мастацтва ў канцэксце ўсходніх і заходніх традыцый X–XVIII стст. / В. Шматоў // Беларусіка=Albaruthenica 6 : у 2 ч. – Мінск, 1997. – Ч. 1.

Атрымана 02.02.2008.